

УТВЕРЖДЕНО  
Приказ начальника отдела  
по образованию  
Сенненского райисполкома  
12.09.2019 № 292од

## ПАЛАЖЭННЕ

аб правядзенні раённага этапу  
рэспубліканскага конкурсу  
”Скарбонка краянаўчых  
знаходак“

## АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

Дадзеныя ўмовы вызначаюць парадак правядзення раённага этапу рэспубліканскага конкурсу ”Скарбонка краянаўчых знаходак“ (далей - конкурс).

Конкурс праводзіцца з мэтай фарміравання ў маладога пакалення нацыянальнай самасвядомасці, павагі да свайго народа, яго дасягненняў, да яго багатай гісторыка-культурнай спадчыны, прывіццё адказнасці за захаванне гісторыка-культурных каштоўнасцей для нашчадкаў.

Задачы конкурсу:

пашырэнне і паглыбленне ведаў па гісторыі, культуры, геаграфіі, эканоміцы краю;

стымуляванне матывацыі навучэнцаў да актыўнага ўключэння ў пошукава-даследчую дзейнасць;

прывіццё ўменняў навуковага асэнсавання і ацэнкі падзей, з’яў, працэсаў, якія адбываліся ў дадзеным рэгіёне ў сувязі з гістарычнымі ці сацыяльнымі працэсамі, якія адбываліся ў краіне;

выяўленне малавядомых альбо страчаных адметнасцяў матэрыяльнай і духоўнай культуры мапой радзімы ці гістарычных фактаў сваёй мясцовасці.

## АРГАНІЗАЦЫЯ І КІРАЎНІЦТВА

Арганізатарам раённага этапу Акцыі з’яўляецца аддзел па адукацыі Сенненскага райвыканкама.

Агульнае кіраўніцтва ажыццяўляе дзяржаўная ўстанова дадатковай адукацыі “Сенненскі раённы цэнтр дзяцей і моладзі“ (далей – Сенненскі раённы цэнтр дзяцей і моладзі).

## ТЭРМІН ПРАВЯДЗЕННЯ КОНКУРСУ

Конкурсныя матэрыялы неабходна накіраваць да 5 кастрычніка 2019 года на адрас: г. Сянно, вул. Машэрава, 11 (Сенненскі раённы цэнтр дзяцей і моладзі). Тэлефон: 4 15 62

Абласны этап конкурсу праходзіць у два туры:  
 18 кастрычніка 2019 года - першы - завочны,  
 31 кастрычніка 2019 года - другі - вочны, які адбудзецца і будзе праходзіць у форме навукова-практычнай канферэнцыі.

### УДЗЕЛЬНІКІ КОНКУРСУ

У конкурсе прымаюць удзел асобныя навучэнцы, калектывы навучэнцаў устаноў агульнай сярэдняй і дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі ў дзвюх узроставых катэгорыях: да 14 гадоў, пасля 14 гадоў.

Для ўдзелу ў конкурсе на базе ўстаноў адукацыі могуць фарміравацца часовыя калектывы (экспедыцыйныя атрады) з улікам узросту і інтарэсаў навучэнцаў, якія працуюць пад кіраўніцтвам педагогаў устаноў адукацыі.

У перыяд канікул ў конкурсе могуць прымаць удзел часовыя калектывы навучэнцаў, якія створаны на базе аздаўленчых летнікаў.

### УМОВЫ ПРАВЯДЗЕННЯ КОНКУРСУ

На конкурс прадстаўляецца матэрыял аб краязнаўчых знаходках навучэнцаў, якія былі знойдзены падчас экспедыцый, паходаў, вандровак. Дапускаецца выкарыстанне матэрыялаў, якія назапашаны ў выніку праведзеных экспедыцый за апошнія два гады.

Краязнаўчыя знаходкі могуць быць матэрыяльнымі (рэчавымі) і нематэрыяльнымі (падзеі, з'явы, факты і г. д.), якія звязаны з гісторыяй, культурай, прыродай, эканомікай малой радзімы, рэгіёна, краіны.

Краязнаўчая знаходка абавязкова павінна мець дачыненне да дадзенай установы адукацыі (знойдзена навучэнцамі, педагогамі).

Археалагічная знаходка (знойдзена ў выніку археалагічных раскопак) павінна мець пацверджанне (даведка) навуковай установы, якая рабіла раскопкі пры ўдзеле навучэнцаў. Не ўдзельнічаюць у конкурсе краязнаўчыя матэрыяльныя знаходкі часоў Вялікай Айчыннай вайны (фрагменты боепрыпасаў, карпусы мін, гільзы, асколкі снарадаў і г.д.).

Аўтары (творчыя калектывы) - удзельнікі конкурсу аўтаматычна даюць згоду арганізатарам конкурсу на публікацыю сваіх работ, публічную дэманстрацыю і выкарыстанне (з захаваннем аўтарскіх правоў).

### ПАТРАБАВАННІ ДА ПРАДСТАЎЛЕННЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

На конкурс прадстаўляецца справаздачны матэрыял, які змяшчае: апісанне краязнаўчай знаходкі з прадстаўленнем яе выявы (калі знаходка рэчавая);

інфармацыю аб месцы знаходжання і абставінах, пры якіх была знойдзена;

апісанне тэарэтычнага і практычнага этапаў работы над краязнаўчай знаходкай: кансультацыі са спецыялістамі (навукоўцамі), праца ў

бібліятэках, архівах, музеях, з інтэрнэт-рэсурсамі і г.д.;

практычную значнасць краязнаўчай знаходкі; гісторыка-культурную даведку аб знаходцы;

мерапрыемствы культурна-асветніцкага характару;

публікацыі матэрыялаў ў сродках масавай інфармацыі і г.д.

Конкурсныя работы прадстаўляюцца ў друкаваным выглядзе і абавязкова на электронным носьбіце, маюць тытульную старонку (з пазначэннем вобласці, раёна/горада, установы адукацыі, назвы працы), інфармацыю аб аўтары работы (прозвішча, імя, імя па бацьку, клас/група) і аб кіраўніку/кіраўніках (прозвішча, імя, імя па бацьку, пасада), а таксама нумары кантактных тэлефонаў.

### КРЫТЭРЫІ АЦЭНКІ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

Асноўныя крытэрыі ацэнкі конкурсных работ:

адпаведнасць умовам і патрабаванням конкурсу;

актуальнасць і значнасць знаходкі для практыкі, навукі;

даследчыя навыкі: аналіз, разважанні (суадносіны вядомых фактаў з невядомымі), абагульненні, абгрунтаванне вынікаў даследавання, высновы;

культурна-асветніцкая дзейнасць;

папулярызацыйная і прапагандысцкая дзейнасць.

### ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ КОНКУРСУ

Пераможцы, прызёры конкурсу ў кожнай узроставай катэгорыі і намінацыі ўзнагароджваюцца дыпламамі аддзела па адукацыі Сенненскага райвыканкама.

Лепшыя матэрыялы пераможцаў і прызёраў раённага этапу конкурсу прымуць удзел у абласным этапе рэспубліканскага конкурсу.